

ЛЕНІНА МАРЫ ЗДЗЯЙСНЯЕ НАРОД

Партыя!
Сэры з табою яднаюцца,
Ты нас вядзеш у вялікі паход.
Слова прамовіш — і планы
збываюцца.
Леніна мары здзяйсніе народ.
Ты паглядзі
На прасторы шырокія —
Сонцам асветлены ясны
праесця:
Крок сямігодкі —
І салігорскія
Зоркі праменія гараць на капрах.
Маё,
Дарагое,
Блізкае,
Роднае!
Мой герайчны і слаўны народ!
Працай ударнай ля горада Гродна
Дружна узвеу ты
Цуда- завод.
Чую, здаецца,
Даспельм коласам
Ніва бяскарнія ранкам звініца.
— Дзякую вам, людзі,—
Кажа мне голасна,—
Цяпер міне рунець красаваць
і радзіць.
Над ёй жаўрукі, як званкі,
разліваюцца,

Просіца песня, як птушка у
палёт:
Партыя планы і думы збываюцца,
Леніна мары здзяйсніе народ!
Ты, Беларусь мая,
Неба бясхмарнае,
Песня-вясёлка у ціхіх гаях,
Ты — працаўніца сягоння ударная,
Стані на будоулю,
І песня мая!
Наша дарога — сонек яснае,
Над краем песні радасны спей,
Долю сабе здабылі людзі щасныя,
О, каб Ільч дарага паглядзеу,
Як у рэспубліцы дзень пачынаецца,
Як на палетках кусціца рунь,
Як працаўніца руплівая раніца
Песня вітае цібэ, Беларусь!
Ен бы сказаў задаволены, ветлівы:
— Рад за такіх я герояў-людзей,
Стала жыцце
У рэспубліцы светлае,
Веру, што заутра будзе святлей!
Здаецца, і снежань паўднёвым
подыхам
Павеяў прадвеснем цудоўнай
вясны:
Партыя планы — думы народныя
Здзяйснім!
Яны ў нас, як сэрца, адны!
Яўген КРУПЕНЬКА

Весткі з экзаменаў

Дзесяць „пяцёрак“

З сямідзесяці сямі студэнтаў першага курса аддзялення радиёфізікі і электронікі дзесяць здалі першыя два экзамены з трох толькі на «выдатна». Гэта Буракоў, Куст, Саколік і ін-

шыя. Двум з першакурснікаў зусім «непашанівалі»: Будзько і Шэлех правалілі абодва экзамены. Пэўна, справа тут не ў невязучасці, а ў дрэнай вучобе на працягу семестра.

Здаюць матэматыкі

На першым курсе матэматычнага факультета студэнты здалі ўжо два экзамены з трох. Толькі на «выдатна» здалі іх Кароль, Дзін Хан Хунг Макароў, Васілеўская, Жылевіч, Ляўкоў, Першукевіч, Капец-нель, Лачоў і многія іншыя. Амаль палова першакурснікаў здала экзамены на «добра» і «выдатна». Першыя экзамены па матэматычнаму аналізу, вышэйшай алгебры і аналітычнай геаметрыі ў розных групах паказалі якасць падрыхтуюкі студэнтаў да экзаменаў, уменне планаваць свае сілы на працягу семестра. Выпікі першых эк-

заменаў павінны прымусіць пэўную частку студэнтаў змяніць свае адносіны да вучобы і больш старана працаўцаў у перыяд паміж сесіямі.

I Усебеларуская канферэнцыя матэматыкі

Сёня ва ўніверсітэце пачынае сваю работу I Усебеларуская матэматычная канферэнцыя. Чатыры дні вучоныя-матэматыкі рэспублікі будуть абмяркоўваць надзённыя праблемы матэматычнай думкі.

У нас у гасцях рэдкалегія наценгазеты „Шашыст“ універсітэта“

Поспехі, планы, праблемы...

Наша рэспубліка займае ад- разрадау, г. зн. больш, чым па вы чэмпіён СССР В. Гара- но з вядучых месц у краіне ў любому іншаму віду спорту. дзеци, майстры двухразовы развіціці і папулярызацыі шаш- чаэмпіён СССР А. Плакхін, за- начнага спорту. Можна з тэцкіх секцыяў здайцца, што звыш двухсот чалавек. Только кітнікі, М. Гелер, Ю. Файн- Беларускі дзяржаўны ўнівер- за мінулы год у розных спа- берніцтвах, бліз-турнірах, сеан- сех адначасовай гульні ўдзель- туэт імя У. І. Леніна ўнёс у гэ- за мінулы год было пад- тую справу значны ўклад. Тут- рыхтавана 5 кандыдатаў у звяза- майстры, 10 шашыстаў перша- га, 33 — другога і 56 — трэ- цяга разрадаў.

Летасць каманда ўніверсітэта стала чэмпіёнам Мінска сярод калектываў фізічнай культуры і спорту. Але слыды іх знаходжання на ўніверсітэце засталіся. Іх справу працягвалі першара- зраднік, а цяпер ужо кандыдат у майстры Г. Драбушэвіч, першараразрадніца Л. Лесіна і іншыя. З іх, можна сказаць, пачалася шашачная гісторыя ўніверсітэта. Нашы шашысты да- казалі сілу сваёй гульні на многіх спаборніцтвах рэспубліканскага і саюзнага маштабу.

Першым старшынём шашачнага клуба ва ўніверсітэце стаў Г. Драбушэвіч. Менавіта дзя- куючы яго актыўнай дзеянасці шашкі ў БДУ набылі такую папулярынасць. Цяпер у нас 7 кандыдатаў у майстры, 32 першараразраднікі, 65 спартсменаў і звыш 150 — трэцяга свету. В. Шчогалеу, двухразо-

ва ўніверсітэцкай і факуль- чэмпіён СССР А. Плакхін, за- чэмпіён СССР А. Плакхін, за- служаны трэнер БССР А. Ра- здзялка, шашыстка М. Гелер, Ю. Файн- берніцтвах, бліз-турнірах, сеан- сех адначасовай гульні ўдзель- за мінулы год было пад- тую справу значны ўклад. Тут- рыхтавана 5 кандыдатаў у звяза- майстры, 10 шашыстаў перша- га, 33 — другога і 56 — трэ- цяга разрадаў.

Летасць каманда ўніверсітэта стала чэмпіёнам Мінска сярод калектываў фізічнай культуры і спорту. Але слыды іх знаходжання на ўніверсітэце засталіся. Іх справу працягвалі першара- зраднік, а цяпер ужо кандыдат у майстры Г. Драбушэвіч, першараразрадніца Л. Лесіна і іншыя. З іх, можна сказаць, пачалася шашачная гісторыя ўніверсітэта. Нашы шашысты да- казалі сілу сваёй гульні на многіх спаборніцтвах рэспубліканскага і саюзнага маштабу.

шашыстка Мінска і рэспублікі сярод студэнтаў складаюць прадстаўнікі нашага ўніверсітэта. Шашачнае жыццё БДУ рэгулярна асвяляецца ў беларускім друку, па радыё і тэлебачанню. Такі далёка не поўны спіс наших поспехаў.

Цяжка паверыць, але ўсё гэта мы дасягнулі пры раўнадушных адносінах да нас з боку кафедры фізічнага выхавання і спорту. Мы не маем даскатковай колькасці камплектаў шашак, гадзіннікі, дэмансстрацыйны дошкі, бланкі і, што самае галоўнае, памяшканні. Можна здзіўляцца жывучасці шашачнага руху, яго папулярынасці ў студэнтаў. Мы звязтаўся ў рэктаратаў аб выдзяленні нам пастаяннага памяшкання, але адказу пакуль не маєм.

Вялікія праблемы ўзнікаюць з ростам масавасці і колькасці кваліфікаваных шашыстаў. Вельмі ужо цяжка прабіцца ва ўніверсітэце ў буйных турнірах. На матфаку першараразраднікі (!) не могуць іграць за зборную факультэта, дзе столькі кандыдатаў у майстры. Гэтым некалькі глушыца зацикаўленасць многіх аматараў, замаруджваеща іх рост. Слаба яшчэ пастаўлена работа на нас з пачынаючымі, не працягвацца турніры ў інтэрнатах. У гэтым напрамку сёлета будзе зроблены на многіе.

(Заканчэнне на 2 стар.).

Працягніце ўсіх краін, яднайцеся!

Беларускі УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦОМА, КАМІТЭТА ЛКСМВ
І ПРАФКОМА БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА імя У. І. ЛЕНИНА

№ 3 (551)

Субота, 25 студзеня 1964 г.

Цена 1 кап.

Год выдання XVII

Веды — у масы

і іншых навук слухалі рабочыя аўтазавода, будграства № 5, завода імя Каstryчніцкай рэвалюцыі, калгаснікі Барысаўскага раёна, воіны. Дастатковая сказаць, што ўніверсітэцкія лектары выступалі ў дзясяці месцах, забяспечвалі працу двух ўніверсітэтаў культуры.

Падобныя факты, якія красавілі гавораць самі за сябе, можна было б пералічваць і далей. Сёння, пасля чэрвеньскага Пленума партыі, які ясна ўказаў на неабходнасць большаснай сувязі лекцыйнай пра- паганды з жыццём народа, як асць лекцыі становіцаць ці не адным з галоўных паказчыкаў, якім павінна вымірацца і вартасць усяго прарабленага членамі таварыства «Веды» Белдзяржуніверсітэта. Аб гэтым многа гаварылася на спра- вазадачным сходзе нашай групы таварыства ў канцы снежня.

Цікавая думка старшыні групы М. Я. Рэнікава пра тое, што ў цяперашні час звычайная лекцыя ў некаторай ступені адхыла, мае сваё падмасцінаванне. Вось толькі некаторыя формы лекцыйнай пра- паганды, якія прымяняюцца ў мінульым годзе членамі групы:

вечары пытанняў і адказаў; гутаркі, якія суправаджаюцца дэманстрацыйным доследаў; экспкурсіі па ўніверсітэцкіх гісторычных і заалагічных музеях;

диспуты, дыскусіі, вечары моладзі.

Поунасцю апраўдала сябе, напрыклад, такая форма працы з вучнямі, як школы юных матэматыкаў, хімікаў, фізікаў. У пачатку каstryчніка пачаў працаўцаў на філфаку дыскусійны

клуб, які таксама зрабіў ужо імяла карысных спраў. Вучоныя ўніверсітэта неаднаразова выступалі па радыё і тэлебачанню. Надзвічай прыхільна сустрэлі чытакі газеты «Знамя юности» цыкл з дванаццаці артыкулаў дасцэнта М. С. Зярніцкага пра маральны кодэкс будаўніка камунізма.

Ва ўніверсітэце створана група лектараў з 12 чалавек, якія выступаюць з атэйскічными дакладамі. Яна ўжо шмат зрабіла ў спрайве выкаранення са свядомасці людзей рэлігійнага дурману. Тым не менш, нельга не згадацца з прафесарам В. А. Дзяменецьевым, што на атэйскічных лекцыях веруючыя, асабліва сектанты, прыходзяць не надга часта. А для каго ж, як не для іх і чытакі лекцыі?! Таму, з гэтага пункту гледжання, цікавай здаецца думка зарадчыка кафедры эканамічнай геаграфіі прафесара Н. Е. Рагозіна пра выкарыстанне ў атэйскічнай пра- пагандзе студэнтаў, якія едуть на канікулы дахаты. Сапрауды, неафіцыйныя, умела прадуманыя гутаркі з веруючымі сваякамі, суседзямі прыняясць немалую калічыццю.

Вельмі важна растлумачаць разненіі снежаніскага Пленума партыі ў гісторыка-філософскім плане, у плане неабходнасці і заканамернасці такога бурнага развіцця хіміі менавіта цяпер, у час разгрнутага будаўніцтва камунізма. Гэта нельга зрабіць без актыўнага ўдзелу ў лекцыйнай пра- пагандзе, у якой едуть на канікулы дахаты. Сапрауды, неафіцыйныя, умела прадуманыя гутаркі з веруючымі сваякамі, суседзямі прыняясць немалую калічыццю.



Чарговую сесію Алян Капалук, чэмпіёнка ўніверсітэта на шашках здае таксама паспяхова:

Фота Г. АНТОНАВА.

